

Вспомнили юность и комсомол

с. 2




Ко второй волне готовы

с. 3



Где вырос оранжевый гигант?

с. 4



Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

# ДОБРУШСКИ КРАЙ

№81 (10999)

21 кастрычніка 2020 года  
Серада

У ПРАЦОЎНЫХ КАЛЕКТЫВАХ



Ірына Лычкоўская і Вольга Яфрэмава за раскройкай чарговага заказу

## Апрануць з іголачкі

Падчас правядзення аднаго з восеньскіх кірмашоў яго наведвальнікі адзначалі шырокі асартымент тавараў у гандлёвай кропцы Добрушкага КБА. Некаторыя пыталіся: прадпрыемства яшчэ “живое”? Днямі “ДК” завітаў у госці да работнікаў бытавога абслугоўвання і ўпэўніўся: прадпрыемства не толькі знаходзіцца, як кажуць, на плаву, але і практычна не зменшыла пералік аказваемых насельніцтву традыцыйных паслуг.

– Не прастойваюць не толькі КБА ў райцэнтры, але і прыёмныя пункты ў сельскіх населеных пунктах, – расказала кіраўнік прадпрыемства Ірына Лычкоўская. – Па-ранейшаму карыстаюцца попытам паслугі цырульнікаў. Два з іх працуюць у Добрушы і Церахоўцы на пастаяннай

аснове. Па заяўках абслугоўваюцца жыхары Івак, Кузьмініч, Васільеўкі... Запатрабавана і мыццё бялізны. Гэтай паслугай карыстаюцца некаторыя ўстановы адукацыі, пагранічнікі, райадзел міліцыі.

Нягледзячы на значнае скарачэнне штату, не спыняе сваю работу пашывачны цэх. Бялізна з бязі баранавічскай вытворчасці прываблівае пакупнікоў якасцю і даступнымі цэнамі. Не адмаўляюцца тут пашыць бялізну і па памерах заказчыка.

– Індывідуальны пашыў паступова адыходзіць на другі план, – прызнаецца суразмоўца. – Людзі прывыклі набываць гатовае адзенне. Аднак яго рамонт паранейшаму – лідар сярод аказваемых нашым прадпрыемствам паслуг.

У спісе пастаянных партнёраў КБА – “Добрушскі камунальнік”. Для яго работнікаў тут шыецца спецадзенне. Бытавікі гатовы супрацоўнічаць і з іншымі прадпрыемствамі раёна, напрыклад, сельскагаспадарчымі, былі б толькі ў заказчыкаў грошы.

– Вяскоўцы на “ўра” ўспрымаюць нашы вырабы, – расказвае Ірына Лычкоўская. – У апошні час не паспяваем шыць пледы з велсофту. А калі людзі прапанавалі прадаваць камплекты з дэкаратыўнымі падушкамі, пайшлі ім насустрэч. Тым больш, звычайныя падушкі са спецыяльным напуняльнікам вырабляем даўно. Стараемся ісці ў нагу з часам і быць карыснымі для спажывцоў.

Сяргей ЧАЙДАК  
Фота Яўгена УСЦІНАВА

### Весткі з месцаў

#### Старт піянерскай мазаікі

У мінулыя выхадныя стартаваў першы этап вялікай піянерскай гульні “Піянерская мазаіка”. У зале раённага цэнтра дадатковай адукацыі сустрэліся каманды пяцікласнікаў СШ №1 Добруша і Кармянскай сярэдняй школы.

Рабяты спаборнічалі ў веданні арганізацыі і дэманстравалі ўменне лагічна разважаць. Не абышлося і без творчасці: кожнай камандзе давалося скласці і выканаць песню пра дружбу.

– У наступную суботу будзе спаборнічаць чарговыя дзве каманды гарадскіх школ, – паведаміла старшыня раённага савета Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі Ірына Кархава. – Такі парадак правядзення гульні ўстаноўлены ў сувязі з пандэміяй. Па выніках усіх сустрэч вылучым лепшую каманду і прыступім да наступных трох этапаў гульні. Узнагародзяць пераможцаў у маі.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

#### І зашуміць сасновы лес

Больш за 10 тысяч саджанцаў сасны высадзілі ў мінулую суботу работнікі Добрушкага лясніцтва.

– Такім чынам вырашылі паўдзельнічаць у рэспубліканскай акцыі “Чысты лес”, – расказаў ляснічы Вадзім Караленка. – Акрамя таго, частка работнікаў наводзіла парадак у кварталах лесу ўздоўж трасы М-10.

Маладымі соснамі леснікі дапоўнілі ранейшыя пасадкі. Нагадаем: іх плошча ў Добрушскім лясніцтве сёлета стала большай на 90 гектараў. Частка саджанцаў аказалася пашкоджанай дзікімі звярамі.

Сяргей ВОЛЬГІН

ISSN 2073-1000



### ПОГОДА

Долгота дня 10.09  
Луна

21 октября – в Стрельце,  
22, 23 – в Козероге



Первая четверть  
23 октября

### 22 октября

НОЧЬЮ +6...+8  
ДНЕМ +12...+14  
Небольшая облачность.  
Без осадков.  
Ветер ю.-западный, 6-8 м/с

### 23 октября

НОЧЬЮ +9...+11  
ДНЕМ +12...+14  
Сплошная облачность.  
Возможен дождь.  
Ветер ю.-западный, 5-7 м/с

ПОСТФАКТУМ

# Вековой юбилей КОМСОМОЛА

В Гомеле  
отпраздновали  
100-летие со дня  
создания Ленинского  
коммунистического  
союза молодежи  
Беларуси

Праздник начался с митинга у памятника комсомольцам на пересечении улиц Карповича и Жарковского в областном центре. К монументу легли цветы и венки от руководства области, молодежных активистов, представителей студенчества, школьников.

Круглую дату комсомола продолжили отмечать в областном общественно-культурном центре, куда пригласили ветеранов молодежного движения Гомельщины разных лет и продолжателей идей комсомола из организации-правоприемника Белорусского республиканского союза молодежи. В мероприятиях приняла участие и делегация Добрушчины.

– Недавно вернулся из Минска, куда также был приглашен на торжественное мероприятие в честь векового юбилея самой массовой молодежной организации Советского Союза, – поделился впечатлениями от праздника житель Носович Герой Социалистического Труда Константин Хлебцов. – У комсомола богатая история и множество достижений. Приятно, что в нашей стране не забывают ни ВЛКСМ, ни его ветеранов.

У добрушанки Валентины Кривенковой также свежа в памяти бурная молодежная жизнь, но уже в независимой Беларуси. Она возглавляла Белорусский патриотический союз молодежи, была делегатом на объединительной конференции БПСМ и БСМ, находилась у истоков создания сегодняшнего молодежного объединения в нашем районе.

– Замечательное, незабываемое время! – говорит она. – В



Ветераны молодежного движения:  
Виталий Гарбузов, Константин Хлебцов и Валентина Кривенкова

месяц – по несколько десятков мероприятий. При райкоме действовали клубы творческой молодежи, молодой семьи, объединение дружинников «Сокол». Летом организовывали волонтерские экологические отряды с круглосуточным проживанием в палатках в лесу, отправляли студенческие отряды в Подмоскovie...

Первым секретарем – бывшему и нынешнему – Добрушского райкома БРСМ Виталию Гарбузову и Татьяне Савельевой также есть чем поделиться. В их время активно развивалось и развивается волонтерское движение, организуются проекты вторичной занятости молодежи.

Более подробно об истории комсомола с момента его создания рассказывали стенды районов, размещенные в фойе ОКЦ. На добрушском – фото первичек тридцатых годов ми-

нувшего столетия, кадры сегодняшней жизни молодежной организации. Рядом – фотозона, площадки с презентацией проектов БРСМ.

В этот день участники мероприятия вспомнили главные вехи в развитии комсомола, о помощи фронту, борьбе с разрухой и голодом после Великой Отечественной, восстановлении народного хозяйства. И, конечно, с удовольствием пели песни комсомольцев разных времен. Благо, лучшие творческие коллективы области внесли их в свой концертный репертуар. Сюрпризом и отличным подарком в этот день для присутствующих стал и мини-концерт белорусского артиста Саши Немо.

**Сергей ОЛЬГИН**  
Фото автора  
и из архивов районного  
краеведческого  
музея

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

## Изменения должны соответствовать потребностям общества

**В Конституцию надо вносить такие изменения, которые будут соответствовать потребностям общества. Таким мнением с корреспондентом БелТА поделился председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец на диалоговой площадке «Конституционное реформирование и партийное строительство» в Минске.**

В столице состоялась уже третья диалоговая площадка. На обсуждение вынесены актуальные вопросы: целесообразность отмены смертной казни, закрепление возможности применять заключение под стражу только на основании решения суда, а также введение должности уполномоченного по правам человека.

«Конституционно-правовая реформа – это возможность изменения нашего общественного договора. То, где закладываются понятия, как мы собираемся жить и взаимодействовать друг с другом, каким образом будет выстраиваться система власти и какие полномочия будут у государственных органов. Это непростые, масштабные вопросы, которые требуют детального рассмотрения, а подобные диалоговые площадки помогают поднять тему, обсудить, прийти к компромиссу и выработать консенсус в части их решения и закрепления», – рассказал Сергей Сивец.

Он также подчеркнул, что на обсуждение выносятся современные проблемы, волнующие жителей страны. А значит, надо детально рассматривать темы и вносить такие предложения реформ, которые точно будут соответствовать потребностям белорусского общества.

«Если имеется запрос на изменения того или иного социального института, мы должны проработать этот вопрос на экспертном уровне и предложить какие-либо качественные и эволюционные реформы. И никак иначе. Нельзя откатываться назад и лишаться того, чего достигли за многие годы», – отметили в беседе.

Очередной диалог завершился, впереди финальная встреча. На ней состоится подведение итогов по темам, которые поднимали на собраниях, а также разработка проектов-рекомендаций, которые специалисты считают нужным вынести на более серьезный уровень – обсуждение на Всебелорусском народном собрании.

В третьей диалоговой площадке участвовали депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания, Минского городского Совета депутатов, представители общественных организаций и высших учебных заведений, эксперты.

По материалам БелТА

### НА СВЯЗИ

**24 октября с 9.00 до 12.00  
по телефону 3-00-00**

прямую телефонную линию с жителями района проведет Евгений Александрович ИГНАТЕНКО, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.

\*\*\*

**22 октября с 10.00 до 12.00  
по телефону 2-45-68**

пойдет прямая телефонная линия с участием Надежды Владимировны ШУКАЙЛОВОЙ, начальника отдела землеустройства райисполкома.

### ПРИЕМ

**24 октября с 8.00 до 13.00**

в райисполкоме прием граждан проведет Евгений Александрович ИГНАТЕНКО, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.

\*\*\*

**24 октября с 8.00 до 14.00**

в приемной председателя райисполкома прием граждан проведет Валентина Викторовна КРИВЕНКОВА, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома.

